



Belarusian (беларуская мова)

Уступныя абраады

Знак крыжа

У імя Айца і Сына і Святога Духа.

Прымняльнікі

Прывітанне

Ласка нашага Госпада Ісуса  
Хрыста, і любоў да Бога, і Камунія  
Святога Духа быць з усімі вамі.

І з вашым духам.

Пакараны акт

Браты (браты і сёстры), давайце  
прызнаем свае грахі, і таму  
падрыхтуйцеся да святкавання  
святых таямніц.

Я признаюся Усемагутнаму Богу і  
вам, браты і сёстры, што я моцна  
зграшыў, у маіх думках і ў маіх  
словах, у tym, што я зрабіў, і ў  
тым, што мне не ўдалося зрабіць,  
Праз маю віну, Праз маю віну, Праз  
маю найбольш жорсткую віну;  
Таму я пытаюся ў блаславёнай  
Марыі, калі-небудзь, калі-небудзь,  
Усе анёлы і святыя, А ты, мае  
браты і сёстры, маліцца за мяне  
Госпаду, Богу, нашага.

Няхай усемагутны Бог злітуйся  
над намі, даруй нам нашы грахі, і  
прывесці нас да вечнага жыцця.

Прымняльнікі

Кіры

Госпадзе, злітуйцеся.

Uyghur (ئۇيغۇرچە)

تونۇشتۇرۇش قائىدىسى

كېرىستىنىڭ بەلگىسى

ئاتا-ئانىسىنىڭ ۋە مۇقەددەس روھنىڭ  
نامىدا.

ئامىن

سالام

رەبىمىز ئەيسا مەسەنەنڭ شەپقىتى.  
تەڭرىنىڭ سۆيگۈسى، ۋە مۇقەددەس  
روھنىڭ ئالدىدا ھەممىڭلار بىلەن بىلە  
بولۇڭ.

روھىڭىز بىلەن.

قەلەمکەش ھەرىكەت

بىزنىڭ، (ئاكا-ئۇكا) BoueHethers  
گۇناھلىرىمىزنى ئېتىراپ قىلايلى، ھەمە  
شۇڭا ئۆزىمىزنىڭ مۇقەددەس  
سەرلىرىنى تەبرىكلەش ئۈچۈن.

مەن ھەممىگە قادر خۇداغا ئىقرار  
قىلىمەن قېرىنداشلىرىم، قېرىنداشلىرىم،  
مېنىڭ گۇناھسىزلىقىم، مېنىڭ ئۆيلىرىم  
ۋە سۆزۈمە، مەن قىلغان ۋە قىلىغان  
ئىشىمە، مېنىڭ خاتالىقىم ئارقىلىق،  
مېنىڭ خاتالىقىم ئارقىلىق، مېنىڭ ئەڭ  
ئېغىرلىقىمنىڭ خاتالىقىمدىن شۇڭلاشقا  
مەن بەختلىك مەرييەمنىڭ قىزلىقىنى  
سورايمەن، بارلىق پەرسەتلىر ۋە  
ئەۋلىيالار، سەن، قېرىنداشلىرىم،  
تەڭرىمىزدىكى رەبىمىز ئۈچۈن دۇئا  
قىلىڭ.

ھەممىگە قادر خۇدا بىزگە رەھىم  
قىلسۇن، گۇناھلىرىمىزنى كەچۈرۈڭ. بىز  
مەڭگۈلۈك ھاياتقا ئېلىپ كېلىڭ.

ئامىن

Kyrie

ئى رەببىم ، رەھىم قىلغىن.

## Belarusian (беларуская мова)

Госпадзе, злітуйцеся.

**Хрыстос, злітуйцеся.**

Хрыстос, злітуйцеся.

**Госпадзе, злітуйцеся.**

Госпадзе, злітуйцеся.

Глорыя

Слава Богу ў самым высокім, і на зямлю мір людзям добраі волі. Мы хвалю вас, Мы дабраслаўляем цябе, Мы вас абажаем, Мы ўслаўляем цябе, Мы дзякуем вам за вашу вялікую славу, Госпадзе Бог, нябесны кароль, Божа, Усемагутны бацька. Госпадзе Ісус Хрыстос, толькі нарадзіўся сын, Госпадзе Бог, Ягня Божы, сын Айца, Вы забіраецце грахі свету, Злічыце нас; Вы забіраецте грахі свету, атрымаць нашу малітву; Вы сядзіце ў правай руцэ бацькі, Злічыце нас. Для вас толькі святы, ты адзін - Гасподзь, Вы адзін самы высокі, Ісус Хрыстос, са Святым Духам, У славу Божай Айцец. Амін.

Збіраць

**Давайце малімся.**

Амін.

**Літургія Слова**

Першае чытанне

Слова Госпада.

Дзякую Богу.

Адказна псальма

## Uyghur (ئۇيغۇرچە)

ئى رەبىبىم ، رەھىم قىلغۇن.

**مەسىھ ، رەھىم قىلغۇن.**

مەسىھ ، رەھىم قىلغۇن.

**ئى رەبىبىم ، رەھىم قىلغۇن.**

ئى رەبىبىم ، رەھىم قىلغۇن.

گلورىبا

ئەڭ ئۇلۇغ خۇداغا شان-شەرەپ ، يەر بۈزىدە ياخشى نىبەتلىك كىشىلەرگە سىنچىلىق. بىز سېنى مەدھىيەلەيمىز ، بىز سىزگە بەخت تىلەيمىز ، بىز ساڭا چوقۇنمىز ، بىز سېنى ئۇلۇغلايمىز ، ئۇلۇغ شان-شەرىپىڭىزگە رەھىمەت ئېيتىمىز ، پەرۋەردىگار خۇدا ، ئەرشىتكى پادىشاھ ، ئى خۇدا ، ھەممىگە قادر ئاتا. رەبىبىمىز ئەيسا مەسىھ ، پەقهەت تۇغۇلغان ئوغلى ، پەرۋەردىگار خۇدا ، خۇدانىڭ قوزىسى ، ئاتىسىنىڭ ئوغلى ، سەن دۇيانىڭ گۇناھلىرىنى كەچۈرۈم قىلىسەن. بىزگە رەھىم قىلغۇن. سەن دۇيانىڭ گۇناھلىرىنى كەچۈرۈم قىلىسەن. دۇئايىمىزنى قوبۇل قىلىڭ. سىلەر ئاتامانىڭ ئوڭ يېنىدا ئولتۇردىڭلار. بىزگە رەھىم قىلغۇن. چۈنكى سەن يالغۇز مۇقەددەس ، سەن يالغۇز پەرۋەردىگار ، سەن يالغۇز ھەممىگە قادر ، ئەيسا مەسىھ ، مۇقەددەس روھ بىلەن ، ئاتىمىز خۇدانىڭ شان-شەرىپى بىلەن. ئامىن.

Chink

**دۇئا قىلابلى.**

ئامىن.

**بۇ سۆزنىڭ ئوقۇش**

پەرۋەردىگارنىڭ سۆزى.

خۇداغا شۇكۇر.

**مەسئۇلىيەتچانلىقى زەبۇر**

## Belarusian (беларуская мова)

### Другое чытанне

Слова Господа.

Дзякую Богу.

Евангелле

**Гасподзь быць з вамі.**

I з вашым духам.

**Чытанне ад Святога Евангелля**  
**паводле Н.**

Слава табе, Госпадзе

**Евангелле Госпада.**

Пахваліце цябе, Госпадзе Ісус  
Хрыстос.

**Прафесія веры**

Я веру ў аднаго Бога, бацька  
Усемагутны, вытворца нябёсаў і  
зямлі, з усіх рэчаў бачна і  
нябачныя. Я веру ў аднаго Госпада  
Ісуса Хрыста, Адзіны нараджаны  
Сын Божы, Нарадзіўся ад бацькі да  
усіх узростаў. Бог ад Бога, Свято  
ад свяцла, Сапраўдны Бог ад  
сапраўднага Бога, нарадзіўся, не  
выраблены, канструктаваны з  
Айцом; Праз яго ўсё было  
зроблена. Для нас мужчын і для  
нашага выратавання ён сышоў з  
нябёсаў, і Святы Дух быў  
увасабленым Панны Марыі, і стаў  
чалавекам. Дзеля нашага яго  
ўкрыжаваны пад Понціем Пілатам,  
Ён пацярпеў смерць і быў  
пахаваны, і зноў падняўся на трэці  
дзень у адпаведнасці са Святога  
Пісання. Ён узышоў у неба і  
сядзіць у правай руцэ Айца. Ён  
зноў прыйдзе ў слава судзіць пра  
жыццё і памерлых і ў яго царства

## Uyghur (ئۇيغۇرچە)

### ئىككىنچى ئوقۇش

پەرۋەردىگارنىڭ سۆزى.

خۇداغا شۇكۇر.

خۇش خەۋەر

پەرۋەردىگار سەن بىلەن بىللە بولسۇن.

روھىڭ بىلەن.

ن. بويىچە مۇقەددەس ئىنجلىدىن  
ئوقۇش.

ئى رەببىم!

رەبىمىزنىڭ ئىنجلىل.

رەبىمىز ئەيسا مەسىھ سىزگە<sup>هەمدۇسانالار بولسۇن.</sup>

ئىماننىڭ كەسىپى

مەن بىر خۇداغا ئىشىنىمەن ، ھەممىگە<sup>قادىر ئاتىسى ، ئاسماڭ ۋە زېمىننى</sup>  
ياراتقۇچى ، كۆرۈنەيدىغان ۋە<sup>كۆرۈنەيدىغان بارلىق نەرسىلەرنىڭ.</sup>

مەن بىر رەبىمىز ئەيسا مەسىھەكە<sup>ئىشىنىمەن. تەڭرىنىڭ بىردىنىڭ ئاتىسىدىن</sup>  
بارلىق دەۋرلەردىن ئىلگىرى ئاتىسىدىن<sup>بارلىق تۇغۇلغان. خۇدادىن كەلگەن خۇدا ،</sup>  
تۇغۇلغان. خۇدادىن كەلگەن خۇدا ،<sup>نۇردىن كەلگەن نۇر ، ھەقىقىي خۇدادىن</sup>  
كەلگەن ھەقىقىي خۇدا ، تۇغۇلغان ،<sup>كەلگەن ھەقىقىي خۇدا ، تۇغۇلغان ،</sup>  
ياسالىغان ، ئاتىسى بىلەن بىردىك.

ئۇنىڭ ئارقىلىق ھەممە نەرسە يارىلدى.<sup>ئۇنىڭ ئارقىلىق ھەممە نەرسە يارىلدى.</sup>  
بىز ئىنسانلار ۋە نىجاتلىقىمىز ئۈچۈن ئۇ<sup>ئەرسەتىن چۈشتى ، مۇقەددەس روھ</sup>  
بىلەن مەرييم مەرييەمنىڭ سۈرتى<sup>بىلەن مەرييم مەرييەمنىڭ سۈرتى</sup>  
چۈشورۇلگەن. ھەمە ئادەم بولدى. بىز<sup>چۈشورۇلگەن. ھەمە ئادەم بولدى. بىز</sup>  
ئۈچۈن ئۇ پۇنتىيۇس پلاتۇسىنىڭ ئاستىدا<sup>ئۈچۈن ئۇ پۇنتىيۇس پلاتۇسىنىڭ ئاستىدا</sup>  
كىرىستىكە مىخلانغان ، ئۇ ئۆلۈمگە دۈچار<sup>كىرىستىكە مىخلانغان ، ئۇ ئۆلۈمگە دۈچار</sup>  
بولدى ۋە دەپنە قىلىندى. ئۈچۈنچى كۈنى<sup>بولدى ۋە دەپنە قىلىندى. ئۈچۈنچى كۈنى</sup>  
يەنە ئورنىدىن تۈردى مۇقەددەس كىتابقا<sup>يەنە ئورنىدىن تۈردى مۇقەددەس كىتابقا</sup>  
ئاساسەن. ئۇ ئاسماңغا چىقتى ھەمە<sup>ئاساسەن. ئۇ ئاسماڭغا چىقتى ھەمە</sup>  
ئاتىسىنىڭ ئوڭ يېنىدا ئولتۇرىدۇ. ئۇ يەنە<sup>ئاتىسىنىڭ ئوڭ يېنىدا ئولتۇرىدۇ. ئۇ يەنە</sup>  
شان-شەرەپ بىلەن كېلىدۇ تېرىكلەر ۋە<sup>شان-شەرەپ بىلەن كېلىدۇ تېرىكلەر ۋە</sup>  
ئۆلۈكەرگە ھۆكۈم قىلىش ئۇنىڭ

## Belarusian (беларуская мова)

не будзе канца. Я веру ў Святога Духа, Госпада, даверу жыцця, які ідзе ад бацькі і сына, Хто з бацькам і сынам абажаны і праслаўляецца, які размаўляў праз прарокаў. Я веру ў адну, святую, каталіцкую і апостальскую царкву. Прыйзнаюся адно хрост за прабачэнне грахоў і я з нецярпеннем чакаю ўваскращэння памерлых і жыццё ў свеце. Амін.

## Гамалія

### Універсальная малітва

**Мы молімся Госпаду.**

Госпадзе, пачуй нашу малітву.

### Літургія Эўхарыстыі

#### Паўсядзённы

Блаславёны быць Богам  
назаўсёды.

**Маліцеся, браты (браты і сёстры),**  
што мая ахвяра і ваша можа быць  
прымальным для Бога, Усемагутны  
бацька.

Няхай Гасподзь прыме ахвяру ў  
вашых руках За пахвала і славу  
Яго імя, Для нашага добра і дабро  
ўсяго Яго Святога Касцёла.

Амін.

### Эўхарыстычная малітва

**Гасподзь быць з вамі.**

І з вашым духам.

**Падніміце сэрца.**

Мы падымаем іх да Госпада.

## Uyghur (ئۇيغۇرچە)

پادشاھلىقىنىڭ چېكى يوق. مەن  
ھاياتلىق بەرگۈچى رەبىمىز بولغان  
مۇقەددەس روھقا ئىشىنىمەن. ئاتا ۋە  
ئوغۇلدىن كەلگەن. ئۇ ئاتىسى ۋە ئوغلى  
بىلەن سىللە چوقۇندۇ ۋە ئۇلۇغلىنىدۇ. ئۇ  
پەيغەمبەرلەر ئارقىلىق سۆز قىلدى.  
مەن بىر، مۇقەددەس، كاتولىك ۋە  
ئەلچى چېركاۋغا ئىشىنىمەن.  
گۇناھلارنىڭ كەچۈرۈم قىلىنىشى ئۈچۈن  
بىر چۆمۈلدۈرۈشنى ئېتىراپ قىلىمەن  
مەن ئۆلۈكەرنىڭ فايتا تىرىلىشىنى ئۈمىد  
قىلىمەن ۋە دۇنيانىڭ ھاياتى. ئامىن.  
ھۆرمەت بىلەن

### ئۇنىۋېرسال دۇئا

**بىز رەبىمىزگە دۇئا قىلىمۇن.**

ئى رەبىم، دۇئايىمىزنى ئاكلا.

### ئېۋارىستىنىڭ لىتىر

#### Offertory

**مەڭگۈ خۇداغا مۇبارەك بولسۇن.**

بۇرادەرلەر، دۇئا قىلىڭلار، قېرىنداشلار  
، مېنىڭ قۇربانلىقىم ۋە سېنىڭ خۇدا  
تەرىپىدىن قوبۇل قىلىنىشى مۇمكىن.  
ھەممىگە قادر ئاتا.

پەرۋەردىگار قولىڭىزدىكى قۇربانلىقىنى  
قوبۇل قىلىسۇن ئۇنىڭ ئىسمىنى  
مەدھىيىلەش ۋە ئۇلۇغلاش ئۈچۈن،  
بىزنىڭ مەنپەئەتىمىز ئۈچۈن ئۇنىڭ  
بارلىق مۇقەددەس چېركاۋنىڭ  
ياخشىلىقى.

ئامىن.

### ئېۋارىست نامىزى

**پەرۋەردىگار سەن بىلەن سىللە بولسۇن.**

روھىڭ بىلەن.

**قەلبىڭىزنى كۆتۈرۈڭ.**

بىز ئۇلارنى رەبىمىزگە كۆتۈرۈدۈق.

Belarusian (беларуская мова)

**Давайце падзякуем Госпаду Богу нашаму.**

Гэта правільна і справядліва.  
Святы, святы, святы Гасподзь Бог гаспадароў. Неба і зямля поўныя вашай славы. Хосана ў самым высокім. Блаславёны той, хто прыходзіць у імя Госпада. Хосана ў самым высокім.

**Таямніца веры.**

Мы абвяшчаем вашу смерць,  
Госпадзе, і вызнайце сваё  
ўваскрасенне Пакуль ты зноў не прыйдзеш. Альбо: Калі мы ямо гэты хлеб і п'ем гэтую кубак, Мы абвяшчаем вашу смерць,  
Госпадзе, Пакуль ты зноў не прыйдзеш. Альбо: Ратуй нас,  
Збаўца свету, бо ваш крыж і үваскрасенне Вы вызвалілі нас.  
Амін.

**Абрад Камунії**

**Па камандзе Збаўцы і ўтвараецца боскім вучэннем, мы адважваемся сказаць:**

Наш бацька, які мастацтва на небе, Святы - гэта імя Тваё;  
Прыходзь Валадарства,  
прыходзіць, твой будзе зроблена на зямлі, як на небе. Дайце нам у гэты дзень наш штодзённы хлеб, і даруй нам нашы парушэнні, як мы даруем тым, хто парушае нас; і вядзе нас не ў спакусу, Але пазбавіць нас ад зла.

**Дастань нас, Госпадзе, мы молімся, ад кожнага зла, ласкова прадастаўляйце мір у нашы дні,**

Uyghur (ئۇيغۇرچە)

**تەڭرىمىز رەبىمىزگە شۇكۇر ئېتىابلى.**

ئۇ توغرا ۋە ئادىل.  
مۇقەددەس ، مۇقەددەس ، ھەممىگە قادر خۇدا. ئاسمان-زىمەن سېنىڭ شان- شەرىپىڭ بىلەن تولغان. Hosanna in the highest. پەرۋەردىگارنىڭ نامى بىلەن كەلگەن كىشى نەقەدەر بەختلىك! Hosanna in the highest.

**ئىمانىڭ سىرى.**

ئى رەبىم ، سېنىڭ ئۆلۈمىڭنى جاكارلايمىز. سىلەرنىڭ قايتا تىرىلدۈرۈڭلار قايتىپ كەلگۈچە. ياكى: بىز بۇ بولكىنى يەپ بۇ لوڭقىنى ئىچكەندە ، ئى رەبىم ، سېنىڭ ئۆلۈمىڭنى جاكارلايمىز. قايتىپ كەلگۈچە. ياكى: بىزنى قۇتۇلدۇرغۇن ، دۇنيانىڭ قۇتقۇزغۇچىسى ، چۈنكى ، كېرىستىڭ ۋە تىرىلىشىڭ بىلەن بىزنى ئازاد قىلىدۇ.

ئامىن.

**ئورتاقلىشىش مۇراسىمى**

قۇتقۇزغۇچىنىڭ بۇيرۇقى بىلەن ھەمدە ئىلاھىي تەلىمات ئارقىلىق شەكىللەنگەن ، بىز ئېتىشقا جۈرئەت قىلىمىز: ئەرشتىكى ئاتىمىز ، ئىسىمكى مۇقەددەس بولسۇن. پادشاھلىقىڭ كەلدى. سېنىڭ ئىرادىڭ ئەمەلگە ئاشىدۇ ئەرشتىكىگە ئوخشاش يەر يۈزىدە. بۈگۈن بىزگە كۈندىلىك نانلىرىمىزنى بېرىڭ ، گۇناھلىرىمىزنى مەغپىرەت قىلغىن ، بىزگە خىلايلىق قىلغانلارنى كەچۈرگىنىمىزدەك. بىزنى ئازدۇرۇشقا باشلىماڭلار. بىزنى يامانلىقتىن قۇتۇلدۇرغۇن.

ئى رەبىم ، بىزنى ھەر بىر يامانلىقتىن قۇتۇلدۇرغۇن ، مەرھەمەت بىلەن زامانىمىزدا تنچلىق بەرگىن ، رەھىم-

## Belarusian (беларуская мова)

што, пры дапамозе вашай міласэрнасці, Мы можам быць заўёды свабоднымі ад граху і ў бяспечы ад усяго бедства, як мы чакаем блаславёной надзеі і прыход нашага Збаўцы, Ісус Хрыстос.

Для каралеўства, Сіла і слава вашыя Цяпер і назаўёды.

Госпадзе Ісус Хрыстос, хто сказаў вашым апосталам: Мір я пакідаю цябе, мой мір, які я табе даю, не глядзіце на нашы грахі, Але на веру вашай царквы, і ласкова дайце ёй мір і адзінства у адпаведнасці з вашай воляй. Якія жывуць і валадарыць вечна і векі. Амін.

Мір Госпада заўёды з табой.

І з вашым духам.

Давайце прапануем адзін аднаму знак міру.

Ягня Божы, вы забіраеце грахі свету, Злічыце нас. Ягня Божы, вы забіраеце грахі свету, Злічыце нас. Ягня Божы, вы забіраеце грахі свету, дайце нам мір.

Вось ягня Божае, Вось той, хто забірае грахі свету. Дабрашчасныя - тыя, якія закліканы да вячэры бараніны.

Госпадзе, я не варты што вы павінны ўвайсці пад мой дах, Але толькі кажа, што слова і мая душа будуць вылечана.

## Uyghur (ئۇيغۇرچە)

شەپقىشىنىڭ ياردىمى بىلەن ، بىز ھەمىشە گۇناھتنى خالىي بولۇشىمىز مۇمكىن بارلىق ئازاب-ئوقۇبەتلەردىن سخەتەر ، بىز بەختلىك ئۇمىدىنى ساقلاۋاتىمىز نىجاتكارىمىز ئەيسا مەسەننىڭ كېلىشى.

پادىشاھلىق ئۈچۈن ، كەلەپ ۋە شان- شەرەپ سىزنىڭ ھازىر ۋە مەڭگۇ. رەبىبىمىز ئەيسا مەسىھ ، ئۇ ئەلچىلىرىڭگە: تىنچلىق مەن سىزدىن ئايىلىدىم ، تىنچلىقىم سىزگە بېرىمەن ، بىلەن ئۇنىڭغا تىنچلىق ۋە ئىتتىپاقلق ئاتا قىلىڭ ئىرادىڭىزگە ئاساسەن. كم مەڭگۇ ياشايىدۇ ۋە ھۆكۈمرانلىق قىلىدۇ. ئامىن.

رەبىبىمىزنىڭ ئامانلىقلرى ھەر دائىم سىلەر بىلەن بىلە بولسۇن. روھىڭ بىلەن.

بىر-بىرىمىزگە تىنچلىقنىڭ بەلگىسىنى سۇنابىلى.

خۇدانىڭ قوزىسى ، دۇنياڭ گۇناھلىرىنى تارتىۋاتىسىن ، بىزگە رەھىم قىلغىن. خۇدانىڭ قوزىسى ، دۇنياڭ گۇناھلىرىنى تارتىۋاتىسىن ، بىزگە رەھىم قىلغىن. خۇدانىڭ قوزىسى ، دۇنياڭ گۇناھلىرىنى تارتىۋاتىسىن ، بىزگە ئامانلىق بەرگىن.

خۇدانىڭ قوزىسى ، دۇنياڭ گۇناھلىرىنى تارتىۋالغۇچىنى كۆرۈڭ. قورشىڭ كەچلىك زىياپىشىگە چاقىرىلغانلار نەقەدەر بەختلىك!

ئى رەبىبىم ، مەن لايىق ئەممەس مېنىڭ ئۆبۈمىنىڭ ئاستىغا كىرىشىڭ كېرەك. پەقەت سۆزىنلا دېگىن ، روھىم ساقىيىدۇ.

## Belarusian (беларуская мова)

Цела (кроў) Хрыста.

Амін.

Давайце малімся.

Амін.

## Заключныя абраады

Дабраслаўленне

Гасподзь быць з вамі.

І з вашым духам.

Няхай усемагутны Бог  
дабраславіць цябе, Бацька, і Сын, і  
Святы Дух.

Амін.

## Звалъненне

Ідзіце наперад, маса скончылася.

Альбо: Ідзіце і абвясціце Евангелле  
Госпада. Ці: ідзі ў свеце,  
праслаўляючы Госпада сваім  
жыццём. АБО: Ідзіце ў свеце.

Дзякую Богу.

## Uyghur (ئۇيغۇرچە)

مەسەھىنىڭ تېنى (قېنى).

ئامىن.

دۇئا قىلاپلى.

ئامىن.

## خۇلاسە چىقىرىۋىتىلدى

بەخت

پەرۋەردىگار سەن بىلەن بىللە بولسۇن.

روھىڭ بىلەن.

ھەممىڭە قادر خۇدا سىزگە بەخت ئاتا  
قىلسۇن ، ئاتا ، ئوغۇل ۋە مۇقەددەس  
روھ.

ئامىن.

## خىزمەتنىن ھەيدەش

سەرتقا چىقىڭ ، ماسىسا ئاخىرلاشتى.  
ياكى: بېرىپ رەبىمىزنىڭ ئىنجىلىنى ئېلان  
قىلىڭ. ياكى: خاتىرىجەم مېڭىڭ ،  
ھاياتىڭىز بىلەن رەبىمىزنى ئۈلۈغلاڭ.  
ياكى: خاتىرىجەم بولۇڭ.

خۇداغا شۇكۇر.